



ЯК ПРАЙШЛА
«ПЕСНЯ ГОДА»
Ў НАВАПОЛАЦКУ МС

ДОМ,
ДЗЕ ЁСЁ
АГУЛЬНАЕ

МС



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

15 ЧЭРВЕНЯ 2018 г.
ПЯТНІЦА
№ 113 (28729)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**
ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ
+TV ПРАГРАМА

ЦЫТАТА ДНЯ



**Валерый МАЛАШКА,
міністр аховы здароўя:**

«Пры ўсёй значнасці развіцця спецыялізаваанай і высокатэхналагічнай дапамогі цэнтральнай фігурай у ахове здароўя застаецца ўрач першаснага звяна. Прэзідэнтам нашай краіны падтрымана стратэгія пераводу першаснага звяна ў агульнаўрачэбную практыку. Мы сёлета закупім неабходнае абсталяванне, забяспечым усе зноў арганізаваныя працоўныя месцы ўрачоў агульнай практыкі».



КОРАТКА

• Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 237 «Аб распараджэнні дзяржаўным жыллёвым фондам». Дакумент спрашчае парадак продажу не-запатрабаванага на працягу шасці і больш месяцаў дзяржаўнага жылля ў сельскай мясцовасці.

• У Брэсце 17 чэрвеня адбудзецца «Бацькаўскі фэст 2018», прысвечаны Міжнароднаму дню бацькі. Сямейнае свята ў абласным цэнтры пройдзе дзявяты раз.



• Тыдзень устойлівай энергетыкі — 2018 пройдзе ў Браславе 18—23 чэрвеня, яго мэта — прыцягнуць увагу людзей да тэм клімату, аднаўляльнай энергетыкі і энергазберажэння.

• У Мінску абноўлены парк машын хуткай дапамогі, за апошнія амаль два з паловай гады закуплена 119 адзінак тэхнікі.

• У Віцебску работнік Дэпартамента аховы выратаваў на пажары мужчыну.

Разумныя грошы

«Крызіс» другога паручыцеля



**Выбіраем
недарагі
і даступны
крэдыт
на жыллё**

Правілы гульні ў крэдыты змяніў Нацыянальны банк краіны. Прайшло паўтара месяца. І папаўзлі чуткі, што ўзяць салідны крэдыт на нерухомасць стала праблематычна. Не ўсім, а ў асноўным тым, у каго заробкі сярэднія. З'явілася асцярога, што крэдыты на жыллё будуць паціху згортвацца або даражэць. Мы вырашылі разабрацца, што змянілася ў гэтай сферы, і паспрабавалі зразумець, які крэдыт нам па кішэні.

СТАР. 2

50+: жыць цікава!

«Усяго толькі трэба было раззлавацца на сябе!»

Як наш герой скінуў 20 кг і прывёў сябе ў форму

Людзі не пачынаюць менш рухацца, калі старэюць, яны старэюць, калі пачынаюць менш рухацца, — жыццёвы дэвіз 70-гадовага Міхаіла Заржыцкага. Хоць сухія лічбы ўзросту даволі складана суаднесці з бадзёрым, энергічным, падцягнутым Міхаілам Рыгоравічам. Гэты дзіўны мужчына разбівае многія стэрэатыпы. Ён не толькі трэнеруецца чатыры разы на тыдзень і празджае на веласіпедзе па 60 кіламетраў у дзень. У яго, былога марака, падводніка і будаўніка, раз за разам з'яўляюцца новыя захапленні. Напрыклад, пару гадоў таму ён заняўся выпечкай тартоў. Пагадзіцеся, нячаста сустранеш такое хобі сярод 70-гадовых беларускіх мужчын...

Лішняя вага, канькі ў 59 гадоў, настольны тэніс

Вы, напэўна, адразу выкажаце здагадку, што нашаму герою пашанцавала мець жалезнае здароўе. А вось і не, над сваім здароўем ён сам працуе, прычым штодня. У Міхаіла Заржыцкага, між іншым, ужо гадоў дзесяць як другая група інваліднасці. Але ён і не думае здавацца хваробам. Чатыры разы на тыдзень наш герой займаецца ў Рэспубліканскім рэабілітацыйным цэнтры Беларускага таварыства інвалідаў. Ехаць туды далёка, праз паўгорада. «Затое без перасадкі, — усміхаецца Міхаіл Рыгоравіч. — У мяне праблемы з каардынацыяй, дактары мне парэкамендавалі настольны тэніс. І я ў яго там гуляю. У нас галоўны трэнер — чэмпіён Еўропы па настольным тэнісе сярод калясачнікаў».

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім,
аформіўшы падпіску на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!